

Тэст па аповесці В. Быкава “Знак бяды”. I Варыянт

1. На які перыяд прыпадаюць падзеі, апісаныя ў аповесці?
 - 1) Час калектывізацыі; 2) перыяд грамадзянскай вайны; 3) пасляваенны час; 4) першыя месяцы вайны.
2. Галоўнымі праблемамі аповесці сталі:
 - 1) Праблема добра і зла; 2) сяброўства і кахання; 3) вернасці партыі; 4) справядлівасці і праўды.
3. Каму належаць наступныя словы: “Я ўсю жыццё быў падначалены чалавечак. Усяго бойся. А цяпер у мяне ўласць! Поўная. Я ж для вас цяпер сельсавет”.
 - 1) Гужу; 2) Каландзёнку; 3) Недасеку.
4. Чым Сцепаніда вырашыла адказаць немцам за забойства Бабоўкі?
 - 1) Падсыпала ім у ежу атруту; 2) выкрала вінтоўку і кінула ў калодзеж; 3) спаліла сакрэтныя дакументы.
5. Пра каго з вобразаў аповесці сказана: “...хутчэй аддасць, чым возьме. Лягчэй саступіць, чым даб’ецца”.
 - 1) Сцепаніду; 2) Петрака; 3) пана Яхімоўскага.
6. Як склаўся лёс пана Яхімоўскага ў час прыходу бальшавікоў да ўлады?
 - 1) Ён быў высланы ў Сібір; 2) аддаў усё савецкай уладзе; 3) закончыў жыццё самагубствам; 4) уцёк за мяжу, пакінуўшы ўсё дабро.
7. Якія рысы характару выявіліся ў Сцепаніды?
 - 1) Прынцыповасць і рашучасць; 2) працавітасць і сумленнасць; 3) памяркоўнасць і ціхмянасць; 4) прагматызм і набожнасць; 5) малаадукаванасць і самаахвярнасць.
8. Якая з характарыстак адпавядае Петраку?
 - 1) Пятрок хітры, практычны, уводзіць у зман паліцыяў, адкупіўшыся ад іх самагонкай ; 2) герой пакызаны ў развіцці, спачатку ён думае прыстасавацца, а пазней адкрыта выказвае сваё абурэнне і пагарду.
9. Каму з герояў аповесці прыналежаць наступныя характарыстыкі?
 - 1) Быў помслівым, крывадушным, змагаўся з былым рэжымам, першым стаў паліцаем. 2) Быў карыслівым, вылучаўся сваёй ідыёцкай стараннасцю, умеў прыстасавацца да любой улады 3) Прыкрываўся дзецьмі, дбаў пра сябе, не цярэў крытыкі.
10. Аповесць заканчваецца:
 - 1) смерцю Сцепаніды; 2) катаваннем паліцыямі Петрака.
11. Сімвалічныя знакі бяды:
 - 1) мёртвы жаваранак; 2) смерць пастушка Янкі; 3) карова Бабоўка; 4) смерць пана Яхімоўскага; 5) маладая ліпка на папялішчы; 6) мёртвае дрэва на былой сядзібе Багацькаў.
12. У чым сімвалічны падтэкст фразы: “А бомба на ўзгорку чакала свае пары”.
 - 1) Падобна бомбе павінна было рухнуць, узарвацца ўсё тое антынароднае, створанае бальшавікамі.
 - 2) Авіябомба сімвалізуе стоеную народную нянавісць да ворагаў, якая з часам выбухне вайной супраць чужынцаў.

Тэст па аповесці В. Быкава “Знак бяды”. II Варыянт

- Сімвалічныя знакі бяды: 1) карова Бабоўка; 2) мёртвы жаваранак; 3) смерць пана Яхімоўскага; 4) смерць пастушка Янкі; 5) маладая ліпка на папялішчы; 6) мёртвае дрэва на месцы былой сядзібы Багацькаў.
- Каму належаць наступныя словы: “Я для вас вышэй, чым сельсавет. Вышэй, чым райком. Я ж магу любога, каго хочаш, стрэльнуць”.
 - Гужу; 2) Каландзёнку; 3) Недасеку.
- На які перыяд прыпадаюць падзеі, апісаныя ў аповесці?
 - Перыяд грамадзянскай вайны; 2) першыя месяцы вайны; 3) час калектывізацыі; 4) пасляваенны перыяд.
- Якія рысы характару выявілія ў Сцепаніды?
 - Малаадукаванасць і самаахвярнасць; 2) працавітасць і сумленнасць; 3) памяркоўнасць і ціхмянасць; 4) прынцыповасць і рашучасць; 5) прагматызм і набожнасць.
- Галоўнымі праблемамі аповесці сталі:
 - Вернасці партыі; 2) добра і зла; 3) справядлівасці і праўды; 4) сяброўства і кахання.
- Якая з характарыстак адпавядае Петраку?
 - Герой паказаны ў развіцці, спачатку ён думае прыстасавацца, а пазней адкрыта выказвае сваё абурэнне і пагарду. 2) Пятрок хітры, практычны, уводзіць у зман паліцыяў, адкупіўшыся ад іх самагонкай.
- Чым Сцепаніда вырашыла адказаць немцаў за забойства Бабоўкі?
 - Падсыпала ім у ежу атруту; 2) спаліла сакрэтныя матэрыялы; 3) выкрала вінтоўку і кінула ў калодзеж.
- Аповесць заканчваецца: 1) смерцю Сцепаніды; 2) катаваннем паліцыямі Петрака.
- У чым сімвалічны падтэкст фразы: “А бомба на ўзгорку чакала свае пары”.
 - Авіябомба сімвалізуе стоеную народную нянавісць да ворагаў, якая з часам выбухне вайной супраць чужынцаў.
 - Падобна бомбе павінна было рухнуць, узарвацца ўсё тое антынароднае, створанае бальшавікамі.
- Як склаўся лёс пана Яхімоўскага ў час прыходу бальшавікоў да ўлады?
 - Ён быў высланы ў Сібір; 2) уцёк за мяжу, пакінуўшы ўсё дабро; 3) аддаў усё савецкай уладзе; 4) закончыў жыццё самагабствам.
- Каму з герояў аповесці прыналежаць наступныя характарыстыкі?
 - Быў карыслівым, вылучаўся сваёй ідыёцкай стараннасцю, умеў прыстасавацца да любой улады; 2) Прыкраваўся дзецьмі, дбаў пра сябе, не цяпеў крытыкі; 3) Быў помслівым, крывадушным; змагаўся з былым рэжымам, першы стаў паліцаем.
- Пра каго з герояў аповесці сказана: “...хутчэй аддасць, чым возьме. Лягчэй саступіць, чым даб’ецца”.
 - Пана Яхімоўскага; 2) Сцепаніду; 3) Петрака.

